



Шчаслівыя ў...
глушы

СТАР. 7



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

6

ЛЮТАГА 2016 г.

СУБОТА

№ 23 (28133)

Кошт 2100 рублёў

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

НА БАБУЛІНЫХ КРОСНАХ



У кожнага ёсць
шанс стаць
пісьменнікам

СТАР. 8



Наркаманія —
не прысуд

СТАР. 11

ЦЫТАТА ДНЯ



Сяргей НАЛІВАЙКА,
міністр па падатках
і зборах:

«Падатковая сістэма Беларусі ў 2016 годзе будзе заставацца стабільнай. Па выніках мінулага года больш за 70% даходнай часткі бюджэту сфарміравана за кошт даходаў, якія кантралююцца падатковымі органамі. Паказальна, што ў апошнія гады расце доля плацяжоў, якія паступаюць добраахвотна. Гэта адлюстроўвае стратэгію работы падатковых органаў: каб даходы раслі не за кошт штрафных санкцый, а добраахвотных паступленняў. У той жа час надобрасуменныя плацельчыкі вылічваюцца з дапамогай інфармацыйных сістэм, праграмных прадуктаў, якія палічваюць працу па прыцягненні іх да адказнасці».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 6.02.2016 г.

Долар ЗША	21668,00 ▲
Еўра	24246,00 ▲
Рас. руб.	280,38 ▼
Укр. грыўня	836,60 ▲



Фота Ангелія КЛЕШЧУКА.

Жыхарка вёскі Камуна Любанскага раёна Ірына ЯСКЕВІЧ стала найлепшай майстрыхай 2015 года: яна ўдзельнічала ў творчым конкурсе «Алімп Міншчыны» — адмысловым спаборніцтве краязьўных праектаў і асоб. Ірыне Васільеўне ўручаць Гран-пры. Яна доўгі час займаецца традыцыйным ткацтвам, захоўвае сакрэты старажытнага любанскага рукадзелля, мае званне народнага майстра Беларусі.

Размова па сутнасці

ЁСЦЬ ТАКАЯ ДОБРАЯ ТРАДЫЦЫЯ — ЧЫТАЦЬ

Міністр інфармацыі — аб пераемнасці ў літаратуры,
мультымедыйных кнігах і ўласнай бібліятэцы

XXIII Мінская міжнародная выстава-кірмаш, якая распачне сваю работу на пачатку наступнага тыдня, — адно з самых значных мерапрыемстваў года для пісьменнікаў, выдаўцоў і чытачоў. За гады свайго існавання яна ператварылася ў сапраўдны міжнародны форум, на якім не толькі экспануюць найлепшыя выданні, але і ладзяць дыскусіі і прэзентацыі, даюць старт цікавым праектам, наладжваюць прафесійныя і сяброўскія сувязі, разважаюць аб ролі мастацкага слова ў сучасным грамадстве. Менавіта таму тэма нашай размовы з міністрам інфармацыі Ліліяй АНАНІЧ атрымалася значна шырэйшай, чым аб праграме маючай адбыцца выставы-кірмашу. Была зацікаўленая гутарка аб стане кнігавыдання, аб кантактах і перспектывах выдавецкай і пісьменніцкай супольнасці, аб юбілеі нашай першай кнігі і нават аб чытацкіх перавагах самой суразмоўцы...



Фота Надзеі БУЖАН.

— Лілія Станіславаўна, кніжная выстава-кірмаш праводзіцца ў нашай сталіцы ўжо дваццаць трэці раз. Суполка ж кнігавыдаўцоў і літаратараў даволі цесная і, скажам так, кансерватыўная. Ці не значыць гэта, што на выставе штогод «знаёмья ўсё твары»?

— Не пагаджуся з тым, што суполка кнігавыдаўцоў сціслая. Пра гэта сведчыць перш за ўсё статыстыка: у Дзяржаўным рэестры выдаўцоў, вытворцаў і распаўсюджвальнікаў друкаваных выданняў на пачатак гэтага года ў якасці выдаўцоў зарэгістравана 485 суб'ектаў гаспадарання. 181 з іх — дзяржаўнай формы ўласнасці, 231 — прыватнай, 44 — індывідуальныя прадпрыемствы. 19 рэлігійных і 10 грамадскіх арганізацый таксама маюць статус выдаўца. І многія з гэтых выдавецтваў будуць прадстаўлены на выставе.

СТАР. 3

Прафсаюзы: з людзьмі і для людзей

Аляксандр БОЙКА:

«МЫ БУДЗЕМ І ДАЛЕЙ СТУКАЦА ВА ЎСЕ ДЗВЕРЫ!»

Беларускі прафесійны саюз работнікаў адукацыі і навукі — адзін з найбольш уплывовых у краіне — адзначае сваё 95-годдзе. Сярод галіновых прафсаюзаў гэта другая па колькасці арганізацыя, якая аб'ядноўвае ў сваіх шэрагах 600 тысяч чалавек: работнікаў як дзяржаўных, так і прыватных устаноў адукацыі, навучэнскую моладзь, аспірантаў, дактарантаў, а таксама замежных студэнтаў.

Іх завабы і праблемы, заняцасць і заробак — штодзённы клопат прафсаюзнай арганізацыі. Да слова, пяць гадоў, што прайшлі з апошняй юбілейнай даты, змясцілі ў сабе цэлую эпоху, якая ўключае рэарганізацыю і аптымізацыю сеткі устаноў адукацыі, змяненні ў парадку атэстацыі педагогічных работнікаў, павелічэнне педагагічнай нагрукі, апрацаванне галіновай сістэмы аплатаў працы, мадэрнізацыю ўсёй адукацыйнай сістэмы, барацьбу за канкурэнтаздольнасць педагагічнай прафесіі і многае іншае. 95-годдзе — цудоўная нагода, каб азірнуцца назад.

Мы сустрэліся ў парадку атэстацыі педагогічных работнікаў, павелічэнне педагагічнай нагрукі, апрацаванне галіновай сістэмы аплатаў працы, мадэрнізацыю ўсёй адукацыйнай сістэмы, барацьбу за канкурэнтаздольнасць педагагічнай прафесіі і многае іншае. 95-годдзе — цудоўная нагода, каб азірнуцца назад. Мы сустрэліся ў парадку атэстацыі педагогічных работнікаў, павелічэнне педагагічнай нагрукі, апрацаванне галіновай сістэмы аплатаў працы, мадэрнізацыю ўсёй адукацыйнай сістэмы, барацьбу за канкурэнтаздольнасць педагагічнай прафесіі і многае іншае. 95-годдзе — цудоўная нагода, каб азірнуцца назад.



Фота Сяргея НИКАНОВІЧА.

Праблема нумар адзін

— Аляксандр Аляксандравіч, сацыяльны статус педагога — сёння праблема нумар адзін. Моладзь не прывабліваецца педагагічнай спецыяльнасцю, а маладыя спецыялісты не затрымліваюцца ў школах. У тым ліку і з прычыны невысокіх заробкаў...

— Павышэнне прэстыжу педагагічнай прафесіі праз пошук механізмаў рэальнай абароны работнікаў галіны — гэтую задачу прафсаюз лічыць асноўнай. Па ўсіх прынцыповых пытаннях мы выказваем сваю афіцыйную пазіцыю, нават калі яна і не знаходзіць падтрымкі нават на ўзроўні...

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008